



Інстытут гісторыі  
Нацыянальнай акадэміі навук  
Беларусі



Смаргонскі раённы  
выканаўчы камітэт

Запрашаюць прыняць удзел у  
II Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі  
“Крэўскія чытанні: гісторыя, археалогія, культурная спадчына Крэва”  
Мінск—Крэва, 1—2 кастрычніка 2020 г.

Канферэнцыя ставіць на мэце асэнсавання вынікаў даследаванняў гісторыі, археалогіі, этнаграфіі і архітэктуры Крэва і Смаргоншчыны за апошнія пяцігоддзе.

**Праблемнае поле канферэнцыі:**

1. Праблема балта-славянскіх кантактаў у канцы I – пачатку II тыс. н.э.
2. Крэва і іншыя цэнтры *Lithuania propria* (“Літвы летапіснай”).
3. Крэўскі замак і праблемы рэстаўрацыя помнікаў абарончага дойлідства эпохі ВКЛ.
4. Мясціца позняга Сярэднявечча і ранняга Новага часу (XV—XVIII стст.).
5. Беларускае мясціца ў часы Расійскай імперыі.
6. На лініі фронту (Першая сусветная вайна і Крэва).
7. Крэва ў міжваенны час (беларускае мясціца ў складзе Польскай дзяржавы).
8. Падзеі Другой сусветнай вайны на тэрыторыі Крэва і вакол (тэрор і штодзённасць).
9. Крэва ў другой палове XX ст. (досвед савецкай мадэрнізацыі).
10. Узорнае мясціца: Архітэктурная спадчына Крэва XIX—XX стст.
11. Этнаграфічная і моўная спадчына шматэтнічнага Крэва (Крэва беларускае, польскае, татарскае, яўрэйскае).
12. Фунеральная спадчына Крэва як месцы памяці і прадмет даследаванняў.

**Час правядзення канферэнцыі:** 1—2 кастрычніка 2020 г.

**Плануемае месца правядзення канферэнцыі:** пачатак у Мінску (Інстытут гісторыі); асноўная частка канферэнцыі адбудзецца ў Крэва, Смаргонскі раён Гродзенская вобласць.

**Рабочыя мовы канферэнцыі:** беларуская, руская, польская.

**Заяўкі на ўдзел у канферэнцыі прымаюцца да 30 мая 2020 г. па электроннай пошце: [Kreva.kanferenc@gmail.com](mailto:Kreva.kanferenc@gmail.com)**

альбо на паштовы адрас: Інстытут гісторыі НАН Беларусі, вул. Акадэмічная 1, Мінск 220072, Беларусь. На імя: А.І.Дзярновіч.

Для ўдзелу ў канферэнцыі неабходна да 30 мая 2020 г. накіраваць заяўку. У заяўцы ўказваюцца імя (імя, імя па-бацьку, прозвішча) дакладчыка, яго навуковыя ступень і званне, пасада і месца працы, падаецца назва даклада, а таксама ўказваюцца кантакты (тэлефон і e-mail).

### **Звяртаем Вашу ўвагу, што:**

- Аргкамітэт пакідае за сабой права фармаваць праграму канферэнцыі і праводзіць адбор матэрыялаў для публікацыі. Правілы афармлення тэкста для публікацыі будуць паведамлены пазней.

- Пацвярджэнне аб удзеле ў канферэнцыі будзе даслана **да 15 чэрвеня 2020 г.**

- Студэнтам і магістрантам разам з заяўкай неабходна даслаць тэзісы даклада (да 2000 знакаў).

- Замежных удзельнікаў просім паведаміць пра неабходнасць візавай падтрымкі.

- Трансфер па маршруце Мінск – Крэва – Мінск ажыццяўляецца арганізатарамі канферэнцыі, даезд з іншых населеных пунктаў за кошт камандзіруючага боку.

Адказны сакратар аргкамітэта – Алег Дзярновіч.

Кантактныя тэлефоны: пр. (+375 17) 284-08-22, факс (+375 17) 284-18-70, маб. (+375 29) 331-66-06.